

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Францыска Скарыны»
гістарычны факультэт

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі НАН Беларусі»

Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Гомелі

ЗАПРАШАЮЦЬ

Прыняць удзел

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі **«Беларусь у год карэннага пералому ў Вялікай Айчыннай вайне (да 75-годдзя пачатку вызвалення тэрыторыі рэспублікі ад германскіх войскаў)»**, Гомель, 22–23 лістапада 2018 г.

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Сучасныя падыходы да асвятлення праблем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: пытанні гістарыяграфіі і крыніцазнаўства.
2. Савецкае ваеннае мастацтва ў перыяд правядзення войскамі Чырвонай Арміі наступальных аперацый па вызваленні Беларусі: Смаленскай (7.08–2.10. 1943), Чарнігаўска-Прыпяцкай (26.08–30.09. 1943), Бранскай (1.09–3.10. 1943), Гомельска-Рэчыцкай (10–30.11. 1943), Гарадоцкай (13–31.12. 1943).
3. Вынікі баявых дзеянняў Чырвонай Арміі на тэрыторыі Беларусі (восень – зіма 1943 г.).
4. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі ў 1943 г. Прадстаўнікі савецкіх рэспублік і антыфашысты з еўрапейскіх краін у партызанскім руху Беларусі.
5. Баявое ўзаемадзеянне войск Чырвонай Арміі і партызанскіх фарміраванняў пры вызваленні Беларусі. Ратны подзвіг воінаў Чырвонай Арміі і партызан.
6. Баявая садружнасць партызан Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Малдовы.
7. Нацысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі: генацыд, эканамічная палітыка, прапаганда, калабарацыянізм.
8. Антысавецкія ўзброеныя фарміраванні на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1943 г.
9. Беларусы ў савецкім тыле.
10. Аднаўленне народнай гаспадаркі на вызваленай тэрыторыі Беларусі (восень – зіма 1943 г.)
11. Памяць аб падзеях і героях вызвалення Беларусі, ахвярах вайны.
12. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ў школах, сярэдне-спецыяльных вучэбных установах і ВНУ.

Месца правядзення канферэнцыі: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны

Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

Матэрыялы канферэнцыі будуць надрукаваны.

Тэрмін падачы заяўкі: да 1 верасня 2018 г. У заяўцы неабходна ўказаць: прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы і пасада, вучоная ступень, вучонае званне, назва даклада, працоўны

адрес, працоўны і мабільны тэлефоны, e-mail, неабходнасьць браніраваньня гасцініцы, патрэба ў мультымедыйнай тэхніцы.

Тэкст даклада аб'ёмам да 0,5 друк. арк., не больш за 20 тыс. знакаў, афармляецца ў адпаведнасьці з патрабаваньнямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Параметры фарматаваньня: палі – 20 мм; без нумарацыі старонак. Параметры тэксту: фармат файла – doc, docx, rtf, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14, інтэрвал – 1,5.

Заяўка і электронны варыянт тэксту дасылаецца на электронную пошту: e-mail: rozhkova@gsu.by. Электронны варыянт даклада дасылаецца ў аргкамітэт да 20 кастрычніка 2018 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступленьня і публікацыі.

Аплата праезду, харчаваньня і пражываньня – за кошт арганізацыі, якая камандзіруе для ўдзелу ў канфэрэнцыі.

Контакты: 246019, Рэспубліка Беларусь, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, гістарычны факультэт, кафедра гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін, Ражкова Святлана Мікалаеўна тэл. +375 232 60-30-42; e-mail: rozhkova@gsu.by; факс 375 232 60-30-42; маб. +375 29 622-96-14 (velkom)